



# Ад Інстытуту Навуковае Мовы

У журнале «Полымя» № 3 і «Ўзвышша» № 2 зьмешчаны рэцэнзіі на граматычна-лінгвістычную тэрміналёгію, апрацаваную Гал. Тэрміналягічнаю Камісіяю, — у першым рэцэнзія М. Байкова, а ў другім — Я. Бялькевіча.

Выказаўшы некалькі сваіх асабістых меркаваньняў і спаслаўшыся на друкарскія памылкі, абодва рэцэнзэнты заключаюць свае рэцэнзіі вывадам, што «ў такім выглядзе» граматычна-лінгвістычная тэрміналёгія «абавязковаю для аўтараў падручнікаў і настаўнікаў быць ня можа».

Інстытут Навуковае Мовы, як заступнік усяе былое тэрміналягічнае работы ў Інбелкульце, прымушан пратэставаць проціў зьмяшчэньня ў прэсе такіх дэзарганізатарскіх вывадаў.

Кожная тэрміналёгія, апрацаваная і выданая Інбелкультам, падлягае разбору і крытыцы (аб чым пішацца ў прадмове да кожнага выпуску тэрміналёгіі), але яна зьяўляецца абавязковаю для нашых школ і ўрадовых інстытуцый, покі ня зроблены зьмены прынятым у Інбелкульце парадкам, каб устанавіць адзінства ў нашай навуковай мове.

*Дарэктар І.Н.М. Я. Лёсік  
Сакратар І.Н.М. Л. Цьвяткоў  
Члены І.Н.М.  
К. Міцкевіч (Я. Колас)  
Ів. Луцэвіч (Я. Купала)  
А. Гурло  
Міх. Грамыка*

*Ад рэдакцыі.* Рэдакцыя «Полымя», зьмяшчаючы артыкул М. Байкова і «Ліст у рэдакцыю» сябраў «Інстытуту Навуковае Мовы», лічым мажлівым і дапушчальным для рэцэнзэнта рабіць свае асабістыя заключэньні аб тэй ці іншай кніжцы, на якую ім пішацца рэцэнзія.

*Ліст у рэдакцыю ад Інстытуту навуковай мовы // Полымя. 1928. № 4. С. 211.*